



Стримы вне закона

Что можно, а чего делать нельзя при освещении и организации массовых мероприятий? В Беларуси утверждены изменения в законодательство

с. 2

Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

А ОБРУШСКИ КРАЙ

№40 (11059)

Серада

26 мая 2021 года

У сплаве навукі з практыкай



Сустрэча медыкаў са старшынёй райвыканкама Дзмітрыем Козелам

Дэлегацыя Гомельскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта наведала Кармянскую амбулаторыю агульнай практыкі

Менавіта тут тры гады таму назад адкрыты беларуска-японскі навуковы адукацыйны цэнтр, створаны пры ініцыятыве Гомельскага медуніверсітэта. Азнаёміцца з працай Кармянскай амбулаторыі, пагутарыць з медыкамі прыехалі рэктар медуніверсітэта Ігар Стома, дэкан медыка-дыягнастычнага факультэта Ірына Назаранка, загадчык ка-

федры грамадскага здароўя і аховы здароўя Тамара Шаршакова.

Амбулаторыя абслугоўвае больш за паўтары тысячы чалавек. Тут ёсць клініка-дыягнастычная лабараторыя, кабінет для агляду, дзённы стацыянар, стаматалагічны кабінет. У адукацыйным цэнтры маюцца ўмовы для навучання. Вучэбны пакой разлічаны на групу

з 12 чалавек.

– Наша мэта – актывізаваць падрыхтоўку студэнтаў на базе амбулаторыі, – пракаменціраваў Ігар Стома. – Гэта важна для малых людзей, якія будуць працаваць у медыцынскіх установах Гомельшчыны.

(Заканчэнне – на 2 с.)
Фота Вольгі АСТАПЕНКА

Занятость

Бизнес с «нуля»



Создать собственное дело добрушанину помогла государственная субсидия. Что еще нужно, чтобы стать предпринимателем, узнавал «ДК»

с. 3

По поводу

Техника и лохматые сыщики



Журналисты «ДК» побывали на пограничной заставе «Усохская Буда» и узнали, как служат и живут военнослужащие в зеленых фуражках

с. 4

Спорт

Цель – победа



С каким настроением наша землячка готовится к участию в Олимпийских играх в Токио?

с. 5

ISSN 2073-1000



ПОГОДА

Долгота дня 16.31
Луна

26, 27 мая – в Стрельце,
28, 29 – в Козероге



Полнолуние

27 мая



НОЧЬЮ +12...+14
ДНЕМ +19...+21

Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер южный, 2-4 м/с

28 мая



НОЧЬЮ +14...+16
ДНЕМ +18...+20

Переменная облачность.
Сильный дождь.
Ветер северный, 2-4 м/с

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Против фейков и угроз безопасности

Президент Беларуси утвердил новации в законы о СМИ и массовых мероприятиях.
Что меняется и когда

Александр Лукашенко подписал закон, которым корректируется законодательство о средствах массовой информации, а также подписал закон, которым вносятся изменения в законодательство о массовых мероприятиях.

Откорректированный закон о СМИ

Расширяется перечень информации, распространение которой в СМИ и на интернет-ресурсах запрещено. В частности, вводится запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации. Также не допускается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержание информации, распространение которой запрещено.

Генеральному прокурору, прокурорам областей, города Минска предоставляется право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду экстремистской деятельности или содержащие призывы к такой деятельности, а также иная информация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам.

Устанавливается, что наряду с решением суда выпуск СМИ может быть прекращен решением Мининформа (например, в случае вынесения юридическому лицу, на которое возложены функции редакции СМИ, либо учредителю СМИ, либо владельцу сетевого издания двух и более письменных предупреждений).

Вводится возможность лишения аккредитации журна-



листа СМИ, если им или юридическим лицом, на которое возложены функции редакции СМИ, нарушен установленный порядок аккредитации, либо распространены сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста, либо совершено умышленное

противоправное деяние в процессе профессиональной деятельности.

Изменения для организаторов, журналистов и не только

Исключается уведомительный порядок организации

массовых мероприятий. После вступления закона в силу все массовые мероприятия должны проводиться исключительно на основании разрешения местных органов.

Запрещается сбор, получение и использование денежных средств и иного имущества, выполнение работ, оказание услуг для возмещения расходов, обусловленных привлечением к ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.

Вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет будет распространяться в том числе на журналистов средств массовой информации.

Журналистам при исполнении своих обязанностей запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.

Основные положения законов вступают в силу через месяц после их официального опубликования.

По материалам БелТА

У сплаве навукі з практыкай

(Заканчанне. Пачатак – на 1 с.)

Дэлегацыя медуніверсітэта наведала райбальніцу ў Добрушы, ацаніла патэнцыял кадравай падрыхтоўкі медыкаў.

– Мы давялі да спецыялістаў інфармацыю аб зменах, якія рыхтуюцца ў паслядыпломнай адукацыі, – кажа Ігар Стома. – А менавіта – увядзенне рэзідэнтуры ў бліжэйшы час. Гэта значыць, спецыялісты медыцынскіх ВНУ будуць атрымліваць спецыяльнасці ўрача агульнай практыкі, хірурга, анестэзіёлага і акушэра-гінеколага. Для атрымання больш вузкай спецыялізацыі, напрыклад, урача-анкалага ці ўрача-дэрматолога яны павінны прайсці рэзідэнтуру.

З калектывам медработнікаў таксама абмеркаваны актуальныя пытанні прафілактыкі COVID-19 у рэгіёне. Не абышлі і тэму вакцинацыі.

Ігар Стома, урач-інфекцыяніст, які, дарэчы, з'яўляецца кіраўніком рэгіянальнага штаба па рэагаванні на сітуацыю з COVID-19, засяродзіў увагу на самых часта задаваемых пытаннях: супрацьпаказання да



Большая частка пытанняў на сустрэчы з медыкамі была аб COVID-19

вакцынацыі, міфах і страхах.

– Вакцынацыя – самы бяспечны і эфектыўны метада, каб супрацьстаяць інфекцыі. Вакцына абараняе ад захворвання прыкладна на дзевяноста працэнтаў. Пасля прышчэпкі ў чалавека выпрацоўваецца

ўстойлівы імунітэт – ад шасці месяцаў да двух гадоў, – растлумачыў рэктар.

Завяршыўся візіт у раён сустрэчай кіраўніка медустановы са старшынёй райвыканкама Дзмітрыем Козелам. Гутарка ішла аб узроўні меды-

цынскай дапамогі ў раёне, аб супрацоўніцтве навукоўцаў і практыкаў. Было ўзнята, у прыватнасці, пытанне замацавання маладых спецыялістаў медыкаў у раёне.

**Вольга АСТАПЕНКА
Фота аўтара**

НОВОСТИ РЕГИОНА

Укомплектован по максимуму

В рядах техники ОАО «Гомсельмаш» пополнение. Предприятие представило новый зерноуборочный комбайн GS812 PRO, сообщает БелТА со ссылкой на официальный сайт холдинга.

В комбайне GS812 PRO устанавливаются новую кабину Lux Cab. В ней кресло на пневматической подвеске, новые руле-

вая колонка и рулевое колесо, цветной экран бортового компьютера, моноблочный пульт управления комбайном, электрогидравлический помощник включения передач.

Среди отличительных особенностей модели GS812 PRO – модернизированный соломоизмельчитель, пневмосистема. Доступны жатки для уборки

зерновых культур, кукурузы на зерно, низкорастущих культур, сои, подсолнечника, приспособления для уборки рапса, транспортные жатки, зерновые подборщики.

Холдинг «Гомсельмаш» входит в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает мо-

дельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны предприятия работают на полях России, Украины, Казахстана, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея, стран Балтии. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.

НА СВЯЗИ

29 мая с 9.00 до 12.00 по телефону 7-50-10 прямую телефонную линию с жителями района проведет Владимир Николаевич ЕМЕЛЬЯНОВ, председатель районного Совета депутатов.

27 мая с 10.00 до 12.00 по телефону 9-52-04 пройдет прямая телефонная линия с участием Елены Александровны ЗЕЛЕНКОВОЙ, начальника районного отдела Гомельского областного фонда социальной защиты населения.

ПРИЕМ

29 мая с 8.00 до 13.00 в райисполкоме прием граждан проведет Владимир Николаевич ЕМЕЛЬЯНОВ, председатель районного Совета депутатов.

29 мая с 8.00 до 13.00 в приемной председателя райисполкома прием граждан проведет Александр Васильевич БАРАУЛЯ, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства райисполкома.

27 мая с 16.00 до 17.00 по телефону 7-50-10 пройдет прямая телефонная линия, а с **17.00 до 18.00** в общественной приемной при райисполкоме (каб. 14) – прием граждан с участием Дениса Александровича САЗОНОВА, заместителя председателя райисполкома.